

С. У. ГАРЛЕНКА

## ЗНАЧЭННЕ ФІТАНЦЫДАУ У ФАРМІРАВАННІ МІКАФЛОРЫ ЗЯЛЁНЫХ НАСАДЖЭННЯЎ

Адным з кампанентаў любога расліннага згуртавання з'яўляюцца фітапатагенные арганізмы. У дзікай прыродзе мікраарганізмы, вышэйшая расліны і жывёла знаходзяцца ў пэўнай узаемасувязі паміж сабой і з навакольным асяроддзем. Гістарычна выпрацаваліся механізмы, якія рэгулююць іх колькасць і падтрымліваюць найбольш выгадныя для біяцэнозу колькасныя супадносіны асобных кампанентаў. Важная роля ў рэгуляванні колькасці асобін асобных відаў належыць самім членам біяцэнозу. Ствараючы новыя групоўкі на вялікай тэрыторыі, чалавек парушыў прыродныя біяцэнозы і tym самым аказаў уплыў на механізмы самарэгулявання колькасці відаў. Прычым гэты уплыў распаўсюдзіўся далёка за межы асвоеных пад земляробства плошчаў. Ранейшыя ўмовы ў біяцэнозах змяняюцца. Узнікаюць новыя прыродныя згуртаванні. Для адных відаў яны акказваюцца неспрыяльнымі, віды скарачаюцца колькасна і знікаюць, другія атрымліваюць актыўнае развіццё, трэція даюць успышкі масавага размнажэння толькі ў асобныя, найбольш спрыяльныя для іх гады. Адбываецца фарміраванне мікафлоры зялёных насаджэнняў.

На жаль, да апошняга часу вывучэнню заканамернасцей фарміравання шкоднай фауны і флоры ў нас і за мяжой удзялялася мала ўвагі. Між tym комплекснае даследаванне ўзаемаадносін паміж рознымі відамі дасць магчымасць дакладна прагназіраваць вынікі таго ці іншага ўмяшання чалавека ў ход прыродных працэсаў і свядома ўпłyваць на фарміраванне біяцэнозаў для атрымання высокага гаспадарчага эфекту. Такія даследаванні дапамогуць таксама намеціць правільныя шляхі падаўлення шкодных відаў і стымулявання развіцця карысных.

Вышэйшыя расліны хварэюць рознымі хваробамі, але відавы састаў узбуджальнікаў гэтых хвароб і яшчэ ў большай меры ступень іх развіцця ў розных раслінных згуртаваннях далёка не аднолькавыя. У маладых, толькі што створаных насаджэннях, мікафлора звычайна носіць выпадковы характер і складаецца з відаў, занесеных разам з пасадачным матэрыялам і паветранымі цячэннямі. Мікацэноз знаходзіцца ў пачатковай стадыі фарміравання. Часцей за ўсё гэта шырокая распаўсюджаная або мала спецыялізаваная грыбы. Часам гэта новыя для дадзенай мясцовасці ўзбуджальнікі хвароб, занесеные разам з інтрадуцыраванымі раслінамі. У далейшым у працэсе станаўлення фітацэнозу паміж асобнымі яго кампанентамі (вышэйшымі раслінамі і мікраарганізмамі) узнікаюць складаныя ўзаемаадносіны, якія прыводзяць да значных змен відавога саставу мікафлоры. Напрамак гэтага працэсу вызначаецца tymі ўмовамі, у якія трапляюць фітапатагенные арганізмы. Асноўнымі фактарамі, што вызначаюць шляхі фарміравання мікафлоры ў розных фітацэнозах, з'яўляюцца кліматычныя фактары, умо-

47  
Гарміранні мікафлоры...  
вы культуры і антыбіятычна актыўнасць раслін, з якіх складаецца да-  
дзены фітацэноз. Кожны з гэтых фактараў аказвае сваё дзеянне як на  
ўзбуджальніка хваробы, так і на расліну-гаспадара, аслабляючы яго  
(у выпадку неспрыяльных умоў) або, наадварот, узмацняючы яго іму-  
налагічныя ўласцівасці.

Пры інтэнсіўным укараненні ў культуру дэкаратыўных раслін фар-  
міраванне мікацэнозу ідзе хутчэй, чым у прыродных умовах, што тлума-  
чица актыўным уздзейннем чалавека на гэтыя працэсы (апрацоўка  
глебы, угноўванне, уздзейнне ядахімікатамі і г. д.). Не закранаючы  
указанных першых двух фактараў, якія вызначаюць напрамак працэсу  
фарміравання мікафлоры, спынімся падрабязна на трэцім, а іменна на  
ўплыве антыбіятычнай актыўнасці раслін на інтэнсіўнасць развіцця па-  
тагенных грыбоў. Жывыя тканкі вышэйших раслін валодаюць высокай  
таксічнасцю для большасці мікраарганізмаў, за выключэннем тых,  
што прыстасаваліся да паразітавання на дадзенай расліне, або мікро-  
баў-сімбіёнтаў. У літаратуры прыводзяцца шматлікія прыклады пера-  
важнага ўздзейння лятучых выдзяленняў раслін на розныя групы мік-  
раарганізмаў: грыбы, бактэрыі і вірусы [1—6].

## Т а б л і ц а

### Антыбіятычна актыўнасць дрэвавых культур

Культуры	Дзеянне лягучых фітанцыдаў, %		
	Фунгіцыд-нае	Фунгістатыч-нае	адсутнасць прыкметнага ўплыву
Лістоўніца сібірская	100	0	0
Топаль чорны	88,9	11,1	0
Акацыя жоўтая	85,7	14,3	0
Акацыя белая	83,3	16,7	0
Сасна звычайная	75,0	25,0	0
Піхта сібірская	44,5	44,5	11,0
Дуб чарэшчаты	42,9	35,7	21,4
Топаль піраміdalны	33,3	44,5	22,2
Бяроза бародаўчатая	40,0	30,0	30,0
Клён вастралісты	42,9	14,2	42,9
Клён ясенелісты	26,7	6,6	66,7
Вяз гладкі	33,3	0	66,7
Ліпа дробналістая	28,6	0	71,4
Ясень звычайны	11,1	11,1	77,8

Наши назіранні паказалі, што некаторыя расліны валодаюць высокай фунгіцыднай актыўнасцю. Мы вывучалі ўплыў лятучых выдзяленняў на праастанне спораў фітапатагенных грыбоў, г. зн. на пачатковы этап заражэння раслін, які ў значнай меры вызначае вынік паталагічнага працэсу. Вырабоўвалася ўздзеянне дрэвавых і кустарніковых парод, пералічаных у табл. 1, на 18 відаў грыбоў. Пры поўным падаўленні праастання спораў і іх дэгенерацыі дзеянне той ці іншай расліны характерызавалася як фунгіцыднае, а пры часовай затрымцы або прыкметным зніжэнні інтэнсіўнасці праастання ў параўнанні з контролем як фунгістатычнае. У трэцюю группу аднесены выпадкі нязначнага адхілення ў ступені актыўнасці праастання спораў ад контролю. У табліцы расліны размешчаны ў парадку зніжэння антыбіятычнай актыўнасці іх лятучых выдзяленняў. Найбольш актыўныя наступныя пароды: лістоўніца сібірская, топаль чорны, акацыя жоўтая і белая, сасна звычайная. Яны згубна дзейнічаюць на споры большасці з выпрабаваных грыбоў.

Таблица 2

Дзеянне раслінных рэшткаў на споры *Fusarium oxysporum*

Раслінныя рэшткі	Жыццяздольнасць спор, % да кантролю					
	у натуральных умовах		у выцяжках з апаўшых лісцяў		даўжыня роставых трубак	
	праастан- не	даўжыня рос- тавых трубак	праастанне	100%-ная выцяжка	50%-ная выцяжка	100%-ная выцяжка
Нівяніка	14,1	4,7	23,4	43,4	4,7	7,5
Флёksa	27,7	6,3	35,1	111,8	8,3	20,8
Півоні	124,4	34,5	39,7	79,3	6,5	9,5
Лістоўніцы	124,3	30,4	74,1	94,9	32,4	26,0
Астраў	10,0	13,7	71,9	96,8	6,1	28,3

У 75—100% выпадкаў споры не праастаюць і дэгенеруюць, а ў астатніх захоўваюць жыццяздольнасць. Аднак праастанне іх наступае толькі пасля спынення дзеяння лятучых выдзяленняў гэтых раслін. Прычым актыўнасць іх праастання, як правіла, значна падае. Так, лятучыя фітанцыды лістоўніцы сібірскай, топалія чорнага, сасны звычайнай знішчаюць споры ўзбуджальнікаў наступных хвароб: цэркаспароза ліпы, септарыёза акацыі белай, аскахітоза акацыі жоўтай, іржы топалія і многіх сапрафітных відаў грыбоў. Піхта сібірская, дуб чарэшчаты таксама значна аслабляюць патагенныя ўласцівасці грыбоў. Больш нізкай фунгіцыднай актыўнасцю валодаюць топаль піраміdalны, клён вастралісты, бяроза бародаўчатая, ясень звычайны.

Колькасць біялагічна актыўных рэчываў, што выдзяляюць расліны, вельмі важна на першых этапах фарміравання мікацэнозу. Высокі ўзровень іх зніжае патагенныя ўласцівасці грыбоў, змяншае інфекцыйную нагрузкую. Таму ў насаджэннях, насычаных пародамі з высокай антыбіятычнай актыўнасцю, назіраецца, як правіла, менш інтэнсіўнае развіццё хвароб. Нізкі ўзровень фітанцыдаў, наадварот, садзейнічае больш актыўнаму фарміраванню патагенай мікафлоры і нярэдка пераходу сапрафітных форм грыбоў да паразітавання на жывых раслінах.

Акрамя лятучых выдзяленняў, вялікае значэнне маюць рэчывы, што змяшчаюцца ў каранёвых выдзяленнях і раслінных рэштках. Яны істотна ўплываюць на захаванне патагенных грыбоў у зімовы перыяд. Глеба і раслінныя рэшткі з'яўляюцца месцам перазімоўкі многіх відаў грыбоў. Таксічныя рэчывы, што ўтвараюцца пры мінералізацыі раслінных рэштак, а таксама каранёвых выдзяленняў зніжаюць жыццяздольнасць гэтых мікраарганізмаў. Як відаць з табл. 2, найбольш рэзкае прыгнечанне грыба *Fusarium oxysporum* выклікаюць рэчывы, якія змяшчаюцца ў раслінных рэштках нівяніка і флёksa шматгадовага. Ужо к пачатку красавіка, калі быў праведзены аналіз, жыццяздольнасць спораў у гэтых варыянтах знізілася да 14,1 і 27,7% адпаведна ў параўнанні з кантролем. Трэба чакаць яшчэ большай гібелі спораў у веснавы перыяд, калі працэсы мінералізацыі раслінных рэшткаў працякаюць найбольш актыўна. Гэта пацвярджаецца доследамі па вывучэнню дзеяння выцяжак з раслінных рэшткаў на жыццяздольнасць спораў, якія не падвяргаліся ўздзеянню якіх-небудзь рэчываў. Праастанне іх у выцяжках таксама менш інтэнсіўнае (табл. 2).

Півоні і лістоўніца на першы погляд не зніжаюць жыццяздольнасці спораў *F. oxysporum* і нават, наадварот, некалькі актыўнізаюць працэс праастання. Але далейшае назіранне за развіццём грыба паказвае,

Дзеянне фітанцыдаў розных відаў ліп на канідыі *Cercospora microsora*

Табліца 3

Від ліп	Працэкт прарастання канідый			Даўжыня роставых трубак		
	у натуральных умовах		пад уздзейненем здробненых лісцяў	у натуральных умовах		под уздзейненем здробненых лісцяў
	на паверхні лісцяў	у кроне дрэва		на паверхні лісцяў	у кроне дрэва	
Лямцевая	0	37,1	38,9	—	—	—
Чорная	0	31,5	46,3	—	109,1	43,5
Японская	0	33,4	47,1	—	124,7	70,1
Каўказская	40,7	53,4	49,0	—	178,6	82,9
Буйналістая	49,9	54,7	49,8	77,9	366,3	95,2
Дробналістая	45,8	53,6	48,4	85,5	369,0	175,0
Кантроль		57,3	58,0	113,6	260,5	152,6
					231,8	227,2

што ў першым выпадку грыб вельмі хутка пераходзіць у стадью спа-  
кою, утвараючы масу хламідаспор, а ў другім — спыняе сваё развіццё  
дэгенеруе, г. зн., што півоня не змяншае колькасці інфекцыі ў глебе, а  
дзеянне раслінных рэшткаў лістоўніцы правакацыйнае, спачатку яны  
стымулююць прарастанне спораў, а затым выклікаюць гібель міцэлі-  
альных паасткаў. Назіраецца спецыфічнасць дзеяння ападання роз-

Такім чынам, вышэйшыя расліны з'яўляюцца магутным фактарам,  
які няспынна ўздзейнічае на мікраарганізмы.

Значныя адразненні фунгіцидных уласцівасцей вызначаны не толь-  
кі для розных парод, але і ў межах аднаго роду і нават віду. Гэта мож-  
на прасачыць на прыкладзе відавой разнастайнасці роду *Tilia* (табл. 3).  
Уздзейнне фітанцыдаў гэтых раслін на ўзбуджальніка плямістасці ліп  
*Cercospora microsora* вывучаляся ў прыродных і лабараторных умовах.  
У першым выпадку споры грыбоў змяшчаліся на паверхні лісцяў жы-  
вых раслін або на предметным шкле ў кроне дрэў, у другім — на споры  
ўздзейнічалі здробненымі лісцямі. Экспазіцыя 24 гадз, пасля чаго спо-  
ры пераносіліся ў вільготную камеру і вяліся назіранні за іх жыцця-  
здольнасцю. Натуральна, што найбольшы ўплыў аказваюць расліны на  
споры, якія трапляюць на паверхню іх лісцяў. Але нават непрацяглее  
знаходжанне спораў грыбоў у кроне дрэў таксама зніжае інтэнсіўнасць  
іх прарастання. Заканамернасці ва ўсіх варыянтах доследу адны і  
тыя ж: побач з малаактыўнымі відамі (*T. cordata*) выдзелены ліпы  
(*T. tomentosa*), якія характарызуюцца высокай антыбіятычнай актыў-  
насцю. Трэба адзначыць, што апошнія адразніваюцца і найбольшай  
устойлівасцю да хвароб і шкоднікаў.

Падобная ўзаемасувязь назіраецца і сярод сартавой разнастайнасці  
розных культур. Напрыклад, устойлівия да парши сарты груш вало-  
даюць і найбольшай антыбіятычнай актыўнасцю ў параўнанні з успры-  
мальнымі сартамі (табл. 4). Назіранні вяліся ў прыродных і лабара-  
торных умовах.

У сваю чаргу антыбіятычная актыўнасць асобных раслін залежыць  
ад рада біятычных і абіятычных фактараў: узросту і фізіялагічнага ста-  
ну раслін, сезоннасці, тэмпературных умоў, рэжыму вільготнасці і інш.  
Зніжэнне прадукцыі фітанцыдаў лісцямі ліп, груш і іншых раслін назі-  
ралася намі пры дэфіцыце вільгаці ў глебе пасля працяглага перыяду  
засухі. Змяненне рэжыму жыўлення таксама адбіваецца на прадукцыі

Дзеянне фітанцыдаў розных сартоў груш на ўзбуджальніка паршы  
*Fusicladium rígitum*

Сорт груши	Ступень развіцця хваробы	Працэкт прарастання канідый		Даўжыня роставых трубак, мк	
		у натуральных умовах	пад уздзеяннем здробненых лісцяў	у натуральных умовах	под уздзеяннем здробненых лісцяў
Бэра асенняя	0	2,9	0	4,8	—
Малгаражатка	3,75	2,1	4,9	4,4	9,0
Груша № 2	1,25	3,4	48,1	5,7	22,7
Бэра мясцевая	57,5	60,9	69,8	26,1	73,6
Ільінка	51,25	60,2	63,4	28,0	71,3
Кантроль		70,5	66,1	43,3	132,6

фітанцыдаў. Таму вельмі важны агульны стан раслін. Усякае аслабленне яго прыводзіць да зніжэння прадукцыі антыбіятычных рэчываў, што ў сваю чаргу ўзмацняе агрэсіўнасць грыбоў, асабліва з няўстойлівой спецыялізацыяй.

Пад уплывам усіх гэтых фактараў і адбываюцца тыя складаныя ўзаемадносіны паміж вышэйшымі раслінамі і мікраарганізмамі, якія ў канчатковым выніку вызначаюць фарміраванне мікафлоры зялёных насаждэнняў. Пры гэтым адыгрывае ролю не толькі састаў кампанентаў, але і іх колькасныя суадносіны, а таксама ўзаемнае размяшчэнне. У складаным фітацэнозе часцей ствараюцца ўмовы, неспрыяльныя для развіцця хвароб, чым у монакультуры. Гэта пацвярджаецца назіраннямі, праведзенымі ў прыродных умовах і экспериментальна шляхам стварэння розных па саставу змешаных насаждэнняў [7—10].

Вывучэнне ўзаемнага ўплыву асобных кампанентаў адкрывае широкія магчымасці для стварэння ўстойлівых насаждэнняў шляхам умелаага выкарыстання розных парод у змешаных пасадках.

Центральный ботанический сад  
АН БССР

### Літаратура

1. Бельтюкова К. И. Фитонциды, их роль в природе. Л., 1957.
2. Бобры А. Д. Фитонциды в народном хозяйстве. Киев, 1964.
3. Бондаренко А. С., Айзенман Б. Е., Швайгер М. О., Мандрик Т. П., Бредихина А. Н. Фитонциды в народном хозяйстве. Киев, 1962.
4. Вердеревский Д. Д. Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям. Кишинев, 1968.
5. Дуброва Г. Б. Фитонциды, их роль в природе и значение для медицины. М., 1952.
6. Хетагурова Ф. В. Фитонциды, их роль в природе и значение для медицины. М., 1952.
7. Коваленок А. В., Токин Б. П., Янович Т. Д. Фитонциды, их роль в природе и значение для медицины. М., 1952.
8. Драбкин Б. С., Думова А. М. Фитонциды, их роль в природе. Л., 1957.
9. Высоцкий Г. А. Фитонциды в медицине, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Киев, 1960.
10. Горленко С. В. Материалы I Межвузовского научного совещания по вопросам агрофитоценологии. Казань, 1969.